

Тэматычны план на 2023 год

1. Арганізацыйная і інфармацыйна-аналітычная дзейнасць

№№ п/п	Назва мерапрыемстваў	Дата правядзення	Выканаўца
1.	Распрацаваць, зацвердзіць раённую бібліятэчную праграму “В гармонии с возрастом” на 2023 год;	1 кв. 2023	Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
2.	У Публічных цэнтрах прававой інфармацыі стварыць і забяспечыць рэгулярнае абнаўленне банка даных, тэматычных папак па наступных тэмах: <ul style="list-style-type: none"> • “Закон у дапамогу пенсіянеру”; • “Сацыяльная абарона насельніцтва”. 	Штогод	Мастоўская раённая бібліятэка, філіял “Луннеская с/б”, філіял “Гудзевіцкая с/б”, філіял “Правамастоўская с/б”, філіял “Харціцкая с/б”
3.	Супрацоўнічаць з раённай газетай “Зара над Нёманам” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.	Штогод	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
4.	Бібліятэкам сістэмы прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў рабоце аматарскіх аб’яднанняў: <ul style="list-style-type: none"> • “Добрыя сустрэчы” (Мастоўская раённая бібліятэка); • “Сердца, открытые добру” (філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”); • “Общение” (філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”); • “Сустрэчы” (філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”); • “Карані” (філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”); • “Залаты ўзрост” (філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”); • “Встреча” (філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”); • “Мудрасць +” (філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”) 	2023	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
5.	Прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў брэндавым мерапрыемстве – “Кнігі будууюць МАСТЫ”	3 кв. 2023	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

6.	<p>З мэтай адаптацыі пажылых людзей у новых сацыяльных умовах жыццядзейнасці актывізаваць работу мультымедычных і інфармацыйна-адукацыйных цэнтраў, мэтай якіх з'яўляецца:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Індывідуальнае навучанне камп'ютарнай пісьменнасці; • Індывідуальнае навучанне рабоце ў Банкаўскай сістэме “Разлік” (ЕРИП); • Індывідуальнае навучанне рабоце ў прававой базе даных “Эталон-WIN”, якая створана пры Мастоўскай раённай бібліятэцы. 	<p>4 кв. 2023</p> <p>4 кв. 2023</p> <p>4 кв. 2023</p>	<p>ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”</p>
7.	<p>Падрыхтаваць і выдаць метадычныя рэкамендацыі для бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.</p>	<p>2023</p>	<p>Мастоўская раённая бібліятэка, аддзел бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці</p>
8.	<p>З мэтай паляпшэння работы з людзьмі сталага ўзросту абагульніць і ўкараніць у практыку работы бібліятэк раёна вопыт лепшых бібліятэк вобласці, рэспублікі.</p>	<p>2021-2023</p>	<p>ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”</p>

Арганізацыя і правядзенне масавай работы для людзей сталага ўзросту

№ п/п	Назва мерапрыемстваў, форма работы	Тэрміны	Выканаўца
Выставачная дзейнасць			
1.	“Агонь духоўнасці, завешчаны продкамі” – тэматычная выстава	1 кв.	Пронька В.В. Філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”
2.	“Любовь и верность – основа семьи” – кніжная выстава	2 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
3.	“Будь здоров без докторов” – выстава-савет	4 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
4.	“Здароўе – гэта здорава” – кніжная паліца	1 кв.	Кулікоўская Т.У. Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

Культурна-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць

1.	“Масленица идет, блины несет” – фальклорныя вачоркі	1 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
2.	“Со светлым весенним настроением” – літаратурна-музычны вечар	1 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
3.	“Прекрасен мир любовью материнской” - свята	1 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
4.	“Пресса от недуга и стресса” – агляд перыядычных выданняў	1 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
5.	“Лекі пад нагамі” - віктарына	3 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
6.	“Путь к долголетию” – гадзіна здароўя	1 кв.	Мякека Г.В. Філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”
7.	“Рождественские встречи” – посиделки в кругу друзей	1 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
8.	“Все новое для вас” – агляд перыёдыкі	2 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

Дзень пажылога чалавека – 1 кастрычніка

1.	“По волнам нашей памяти” – вечар сустрэчы	4 кв.	Пазняк Ю.І. Філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”
2.	“Здесь сердцу каждому тепло” – акцыя	4 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
3.	“Вы не адны пакуль мы з вамі” – урок міласэрнасці	4 кв.	Рахунак М.У. Філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”
4.	“От всей души с любовью и поклоном” – акцыя-віншаванне	4 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
5.	“Букет осенних поздравлений” – акцыя-віншаванне на даму	4 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
6.	“Душою молоды всегда” – акцыя-віншаванне на даму	4 кв.	Холад М.Я. Філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

			сельская бібліятэка”
7.	“Люди пожилые – сердцем молодые” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Мякека Г.В. Філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”
8.	“С поклоном и любовью” – урок дабыні	4 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
9.	“Пусть будет теплой осень жизни” – вечар адпачынку	4 кв.	Марчык Н.Н. Філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

Арганізацыя аматарскіх аб’яднанняў для людзей сталага ўзросту

	<u>Аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”</u>		Мастоўская раённая бібліятэка
1.	“Я знаю, что все женщины прекрасны” – літаратурна-музычная кампазіцыя	1 кв.	Пакаціло Л.І. Чайкіна С.І.
2.	“На активной волне” – спартыўна-забаўляльная праграма	2 кв.	Пакаціло Л.І. Чайкіна С.І.
3.	“Мир принадлежит оптимистам” – вечарына адпачынку	3 кв.	Пакаціло Л.І. Чайкіна С.І.
4.	“Новый год отметим вместе, танцем, юмором и песней” – навагоднія пасядзелкі	4 кв.	Пакаціло Л.І. Чайкіна С.І.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”</u>		Філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”
1.	“Под чистым небом Рождества” – свята	1 кв.	Пронька В.У.
2.	“Всему начало - любовь” – літаратурна-музычны вечар (да Дня ўсіх закаханых)	1 кв.	Пронька В.У.
3.	“Весенняя капель” – літаратурна-музычны вечар (да Міжнароднага жаночага дня)	1 кв.	Пронька В.У.
4.	“Уроки Чернобыля: взгляд через десятилетия” – инфарміна	2 кв.	Пронька В.У.
5.	“Победа в сердце каждого живет” – літаратурна-музычны вечар (да Дня Перамогі)	2 кв.	Пронька В.У.
6.	“Свет наш - Евфросиния” – тэматычны вечар (да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай)	2 кв.	Пронька В.У.
7.	“Всему начало здесь, в краю моем родном” – краязнаўчы вечар (да 70-годдзя з дня нараджэння П.М. Бібілы)	3 кв.	Пронька В.У.
8.	“І застанеца песняй у народзе...” – літаратурна-музычны вечар (да 85-годдзя з дня нараджэння Ігара Лучанка)	3 кв.	Пронька В.У.
9.	“Жыву і дыхаю, мой край табою!” – вечар-успамін (да 95-годдзя з дня нараджэння Алеся Белакоза)	3 кв.	Пронька В.У.
10.	“Днем мудрости зовется этот день” – літаратурна-музычны вечар (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	4 кв.	Пронька В.У.

11.	“Добрым словом друг друга согреем” – вечар-сустрэча	4 кв.	Пронька В.У.
12.	“Рожденные В СССР” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Пронька В.У.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Мудрасць +”</u>		Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
1.	“Роднай мовы пералівы” - конкурсная праграма	1 кв.	Кулікоўская Т.У.
2.	“Журботны набат Хатыні” – гістарычная гадзіна	1 кв.	Кулікоўская Т.У.
3.	“Добрыя парады для вашага здароўя” - калейдаскоп медыцынскіх паветаў	2 кв.	Кулікоўская Т.У.
4.	“Семьи разные нужны, семьи разные важны” – конкурсная праграма	2 кв.	Кулікоўская Т.У.
5.	“Просто. Быстро. Вкусно” - калейдаскоп цікавых парад	3 кв.	Кулікоўская Т.У.
6.	“Закружилась в небе осень” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Кулікоўская Т.У.
7.	“Как молоды мы были” – вечар успамін	4 кв.	Кулікоўская Т.У.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Зносіны”</u>		Філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”
1.	“Под чистым небом Рождества” – калядныя сустрэчы	1 кв.	Гайдаш Г.П.
2.	“Забытые мелодии нашей юности” – музычны рэтра-вечар	1 кв.	Гайдаш Г.П.
3.	“Ее величество – Женщина!” – літаратурна-музычны вечар	1 кв.	Гайдаш Г.П.
4.	“Пасха – великий праздник христиан” – вечар адпачынку	2 кв.	Гайдаш Г.П.
5.	“Поклонимся великим тем годам” – гутарка-падарожжа да помніка воіну-вызваліцелю	2 кв.	Гайдаш Г.П.
6.	“Чай пить – здоровым быть” – чайныя пасядзелкі	2 кв.	Гайдаш Г.П.
7.	“Памяць зямлі беларускай” – гутарка- падарожжа да помнікаў воіну-вызваліцелю і ахвярам Халакосту	3 кв.	Гайдаш Г.П.
8.	“Цветы умеют говорить” – вечар адпачынку	3 кв.	Гайдаш Г.П.
9.	“Мой огород – здоровье и доход” - калекцыя ідэй	3 кв.	Гайдаш Г.П.
10.	“Для тех, кто молод душой и сердцем” – святочны калейдаскоп	4 кв.	Гайдаш Г.П.
11.	“Самолечение: плюсы и минусы” – вечар здароўя	4 кв.	Гайдаш Г.П.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Карані”</u>		Філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”
1.	“Праздник Крещение” – гадзіна народных традыцый	1 кв.	Мякека Г.В.
2.	“Посидим рядком, поговорим ладком” – пазнавальная праграма	1 кв.	Мякека Г.В.
3.	“Праздник весны, цветов и любви” – літаратурны вечар	1 кв.	Мякека Г.В.
4.	“Пасхальный перезвон” – гутарка-гульня	2 кв.	Мякека Г.В.
5.	“Сям’я ўсяго даражэй” – духоўныя чытанні	2 кв.	Мякека Г.В.

6.	“Лекарственные травы, красота и польза” – карысныя парады	2 кв.	Мякека Г.В.
7.	“Чай пить – долго жить” – гадзіна чаявання	3 кв.	Мякека Г.В.
8.	“Заготовки на зиму” – гадзіна хатніх рэцэптаў	3 кв.	Мякека Г.В.
9.	“Мудрасць заўсёды ў пашане” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Мякека Г.В.
10.	“Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну бацькі” – гадзіна фальклору	4 кв.	Мякека Г.В.
11.	“Гадзіна вясёлых задум” – калядныя сустрэчы	4 кв.	Мякека Г.В.
<u>Аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”</u>			Філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”
1.	“Дружеская вистеча в Старый Новый год” – навагоднія сустрэчы	1 кв.	Марчык Н.М.
2.	“Вітаем шчодрую Масленіцу” – гадзіна фальклору	1 кв.	Марчык Н.М.
3.	“Светлый праздник Пасхи” – гадзіна духоўнасці	2 кв.	Марчык Н.М.
4.	“Семья, согретаая любовью, всегда надежна и крепка” – гадзіна шчырай размовы	2 кв.	Марчык Н.М.
5.	“Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно” – гадзіна карысных парад	3 кв.	Марчык Н.М.
6.	“Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край” – краязнаўчая гадзіна	3 кв.	Марчык Н.М.
7.	“Пусть будет теплой осень жизни” – свята	4 кв.	Марчык Н.М.
<u>Аматарскае аб’яднанне “Вистеча”</u>			Філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”
1.	“Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый год” – пасядзелкі	1 кв.	Холад М.Я.
2.	“Про весну, любовь и красоту” – урок	1 кв.	Холад М.Я.
3.	“Я здароўе зберагу – сама сабе дапамогу” – гадзіна парад	2 кв.	Холад М.Я.
4.	“Знаем ли мы первые книжки внуков” – віктарына	2 кв.	Холад М.Я.
5.	“Не просто жить, а быть здоровым” – гадзіна здароўя	3 кв.	Холад М.Я.
6.	“Лекавыя травы сярод нас” – інфарміна	3 кв.	Холад М.Я.
7.	“Душою молоды всегда” – віншаванне на даму	4 кв.	Холад М.Я.
8.	“Здоровье – это ценность и богатство, здоровьем людям надо дорожить!” – гадзіна здароўя	4 кв.	Холад М.Я.
<u>Аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”</u>			Філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”
1.	“Новогодний вечер чудес” – вячоркі	1 кв.	Брыцько С.Ю.
2.	“Ой, блины, ой, блины, вы блиночки мои!” – свята бліноў	1 кв.	Брыцько С.Ю.
3.	“Песни для души” – вячоркі	1 кв.	Брыцько С.Ю.
4.	“Светлый праздник Пасха” – абмен рэцэптамі	2 кв.	Брыцько С.Ю.

5.	“До конца войны не дни, а четыре огромных года” – паэтычны вечар	2 кв.	Брыцько С.Ю.
6.	“Греет сердце чай” – вячоркі	2 кв.	Брыцько С.Ю.
7.	“Лето у ворот – поглядывай в огород” – пазнавальны вечар	3 кв.	Брыцько С.Ю.
8.	“Картофельный банкет” – майстар-клас	3 кв.	Брыцько С.Ю.
9.	“Подари мне радость, осень!” – вечар адпачынку	3 кв.	Брыцько С.Ю.
10.	“Отдохнуть настало время” – святочная праграма	4 кв.	Брыцько С.Ю.
11.	“Как живешь, Пенсионер?” – гадзіна адпачынку	4 кв.	Брыцько С.Ю.
12.	“Коляда, Коляда, отвориай ворота!” – вячоркі	4 кв.	Брыцько С.Ю.